

7
2021

РОДНАЯ ПРИБОДА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№7, ліпень, 2021

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вераніка Аляксандраўна Коласова

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@zviazda.by

Паштовы адрас:

220034, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Захарава, 19
e-mail: pryroda@zviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 311-17-13
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
адзел рэкламы — (017) 311-17-27
адзел падпіскі — (017) 337-44-04

Падпісныя індэксy:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А.В. Папоў, К.А. Горыд
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку
19.07.2021
Фармат 60x84%
Папера мелававая
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 5,58
Улік.-выд. арк.
Тыраж 839 экз.
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2021



Фота Івана ШАЎЦОВА



- 2 на пути к Целям
Ветрякам
расправит крылья!
- 5 дополнительное образование
Проведем лето с пользой
афіцыйна
- 6 Новыя помнікі прыроды
міжнароднае супрацоўніцтва
- 8 СОЗ — на «экспорт»
метеоклуб
- 12 Как составляются
гидрологические прогнозы
адреса опыта
- 18 По экомаршруту —
к чистой реке
и храм, и мастерская
- 31 «Природа — мой храм»
грамадская ініцыятыва
- 32 Буслы і гнёзды
пернатый мир
- 35 Шалунишки
домашние питомцы
- 36 Аквариум без «попсы»
устойчивое развитие
- 38 Как реализуются
экологические инициативы
в регионах
кот и пес
- 40 Чемодан, паспорт
и четыре лапы
мир животных
- 42 Зоопарк над Днепром
рыбак — рыбаку
- 44 За неманской щукой